



Сваімі словамі

# ХЭЛОЎІН І ДЗЯДЫ: падумаць пра сакральнае



**Часам хочацца зазіраць у сутнасць рэчаў і спрабаваць разабрацца, што ж яны насамрэч значаць. Думаю, гэта правільнае імкненне. Давайце паспрабуем папрактыкавацца.**

Хэлоўін — даволі моднае свята. У нашай культуры яно згадваецца гадоў з дваццаць. А вось у амерыканцаў даўным-даўно паспела трывала заняць сваю нішу і нават прыносіць добрыя грошы:

«Важнай традыцыяй святкавання Хэлоўіна з’яўляецца арганізацыя «атракцыёнаў, населеных зданямі», галоўная мэта якіх — прыемна напалохаць наведвальнікаў. Найстарэйшым падобным атракцыёнам лічыцца «Населены прывідамі дом Ортана і Спунера», адкрыты ў 1915 годзе. У большасці выпадкаў гэты бізнес мае выразны сезонныя рамкі. Ад звычайных «дамоў з прывідамі» атракцыёны адрозніваюцца выкарыстаннем стагоў сена і кукурузных лабірынтаў у сімваліцы. Падобныя мерапрыемствы прыносяць ЗША прыкладна 300—500 мільёнаў долараў у год і прыцягвалі да 400 000 кліентаў... Да такіх атракцыёнаў прад’яўляецца шэраг патрабаванняў. Акрамя стандартнага выканання правілаў бяспекі, яны павінны быць абсталяваны знакамі, якія папярэджваюць аб густым тумане, гучным гуку і іншым. Звычайна наведванне гэтых атракцыёнаў закрыта для цяжарных жанчын і людзей са слабым сэрцам...»

«Прыемна напалохаць наведвальнікаў» — такая фармулёўка падаецца даволі спрэчнай. Наколькі сполах можа быць прыемны? Дзесьці даводзілася чытаць, што нават моцна разыгрываць чалавека не варта. Бо пэўныя непраўдзівыя звесткі ці падзеі выдаюцца за сапраўдныя, арганізм таго, на каго яны скіраваны, перажывае шок — ён успрымае тое, што толькі што адбылося, за чыстую манету, атрымлівае пэўны ўдар. І тут хтосьці скажа: «А мы пажартавалі!» Знаўцы таго, як устроены чалавек, кажуць, што нанесены такой сітуацыяй адмоўны эфект ужо не правіць. Чалавек, з якога пакпілі, паспеў «засвоіць» тое, што адбылося. Таму новыя звесткі пра жарт хоць і прыносяць палёгку, але толькі частковую. Чалавек ужо спадоханы, расчараваны, засмучаны... Хоць хтосьці і сігналіць потым: «Не бярэ гэта ні да галавы, ні да сэрца». Ужо ж узяў!

А што адбываецца, калі людзі на Хэлоўін апранаюць чорныя мантыі, на галаву чап-

ляюць рожкі, могуць яшчэ і хвосцік невялічкі павесіць (быццам чортаў, а чый жа?). На тварах малююць выразы жуды і страху. Самымі чалавечымі ў такім вобразе застаюцца вочы, — але яны ў такіх выпадках часта сапраўды спалоханыя, на мяжы адчаю. Паспрабуйце прыгледзецца самі.

Дык у каго ж гуляюць маладыя людзі, падпісваючыся на такі маскарад? Гэта выявы нячыстай сілы — яе вобраз чалавек прымярае. Помніцца, у падлеткавым узросце я часам думала пра некаторых сваіх сяброў, што яны вылузваюцца са скуры, спрабуючы падавацца больш начытанымі, творчымі, чым ёсць насамрэч, — але ж яны не такія, думала я. А пасля зразумела простую ісціну, што кім чалавек сябе выступаў, вобраз каго прымае, тым ён і ёсць... Чытае кнігі часцей за іншых — і сапраўды робіцца кнігалюбам. Увесь час эксперыментуе з вопраткай — з часам насамрэч робіцца моднікам. Да каго ж рызыкуюць наблізіцца людзі, якія прымяраюць на сябе вобразы, прапанаваныя Хэлоўінам?..

Ёсць і іншыя свята, з якімі не ўсё так адназначна. Думаю, калі вы даведаецеся, пра што я хачу гаварыць, слухна будзе зрабіць прыпіску: «Меркаванне, выказанае ў калонцы, адлюстроўвае пазіцыю аўтара і можа не супадаць з меркаваннем чытачоў»... Варта скіраваць увагу на свята Дзяды. І тут трэба зрабіць адразу некалькі папярэдніх каментарыяў. Па-першае, Дзяды — гэта старажытнае свята, у якім, як і ў многіх традыцыях беларусаў, змяшаліся язычніцкая і хрысціянская абраднасці. Па-другое, у некаторых сем’ях і сёння менавіта на Дзяды ўспамінаюць пра сваіх памерлых продкаў. Па-трэцяе, Дзяды часам вызначаюць як агульнае свята памяці, калі людзі імкнучыся ўспомніць асоб, не блізкіх ім па крыві, затое важных для культурнага кантэксту і гісторыі краіны.

Але калі звярнуцца найпрост да сёння, вось якую інфармацыю там можна знайсці пра Дзяды:

«Лічылася, быццам на гэтыя святы душы памерлых прыходзяць да сва-

іх нашчадкаў і, нябачныя, частуюцца за сямейным сталом... У найболей архаічнай форме святкаванне Дзядоў захавалася толькі ў беларусаў. «Дзядоўская» абраднасць наогул мае старажытнае, язычніцкае паходжанне і сыходзіць каранямі да першабытнага культу продкаў... Найболей шырока святкаваліся Восеньскія Дзяды. У гэты дзень усе хатнія мыліся ў лазні, але пакідалі пасля сябе крыху чыстай вады і вёнік: лічылася, што дзяды (душы памерлых продкаў) таксама павінны прыйсці і памыцца. Звычайна людзі ішлі на могілкі, пакідалі пачастунак (хлеб, печыва). Лічылася, што птушкі, якія з’ядаюць гэтыя ласункі, і ёсць душы продкаў, што прыляцелі з выраю. Часта ў гонар кожнага памерлага запальвалі асобнае вогнішча. З дому з печы прыносілі гарачыя вуголлі, якія насыпалі на магілы, а гаршкі разбівалі ўшчэнт...»

Падаецца, што такая інфармацыя з’яўляецца даволі небяспечнай. Давайце паспрабуем паглядзець у сутнасць тых дзействаў, што апісаны вышэй. На могілкі прыносіцца ежа? Хто яе з’ядае? У найлепшым выпадку сабакі ці людзі без вызначанага месца жыхарства. Але, несучы ежу, людзі разлічаюць не на іх, а на містычнага памерлага. Будзем глядзець праўдзе ў вочы, памерлы чалавек не мае здольнасці есці, — ён знаходзіцца ў іншым, бесцясным свеце. Але ў выніку такога рытуалу чалавек, сам таго не ведаючы, сапраўды звяртаецца да духаў. Пакінуць у лазні крыху чыстай вады і вёнік... Нідзе ў Бібліі мы не сустрачым слоў пра тое, што Богу (які часам дзіўным чынам таксама трапляе ў гэты кантэкст) патрэбна вада ці вёнік, каб памыцца. Значыць, разлічаны рытуал на пэўных духоўных істотаў. І, калі называць рэчы сваімі імёнамі, то гаворка вядзецца пра анімізм — паганскае вераванне ў духаў.

Я разумею, што нітка адрозненняў паміж традыцыйнай народнай культурай і зваротам да іншага, нябачнага цёмнага свету даволі тонкая — і не ўсё яе бачаць. Але сутнасная рознасць ёсць, і лепей яе не бытаць.

Ці прымяраць на сябе вобраз нячысціка на Хэлоўін, ці адчыняць дзверы сваёй хаты на Дзяды, падрыхтаваўшы ежу і чарку для духаў (Бог у такіх выпадках не прылятае, ён адказвае на простыя малітвы, звернутыя да яго асабіста) — той, хто робіць гэта, часцей за ўсё не задумваецца пра сэнс і думае, што гэта проста гульня ці даніна традыцыі. Але зваротны адказ у такой гульні можа выходзіць за межы чалавечай кампетэнцыі...

Ніна ШЧАРБАЧЭВІЧ.

# ДЗІВОСНАЯ

Яўген Осіпаў. У даўнія часы ў многіх вёсках Беларусі вясёлым абрадам «Цягнуць каляду на дуба» завяршалі калядныя святкаванні. Але толькі на Бярэзіншчыне ў вёсцы Новыя захавалі гэты абрад, які мае статус гісторыка-культурнай каштоўнасці. Традыцыі закладнага ткацтва працягваюць у вёсцы Семежава Капыльскага раёна, унікальную манеру выканання песень — у Любанскім, Старадарожскім раёнах, плячэнне пояса — ва Уздзенскім раёне.

У Мінскай вобласці працуе шмат прадпрыемстваў, якіх больш няма ў Беларусі: БелАЗ, «Беларуськалій». «Штадлер» выпускае чыгуначны транспарт, «БелДжы» — аўтамабілі. У вёсцы Станькава Дзяржынскага раёна знаходзіцца Цэнтр касмічнай сувязі. У раёне пахаваная беларуская святая блажэнная Валянціна Мінская, да якой прыязджаюць паломнікі з усяго свету. Месца пахавання з’яўляецца гісторыка-культурнай каштоўнасцю Беларусі. Механічныя

гадзіннікі Андрэя Мартынока цалкам выраблены з дрэва і прызнаны ўнікальнымі ў многіх краінах свету. Вырабы рамесніка працуюць у сусветных гадзіннікавых цэнтрах — Швейцарыі і Германіі, і як бы звязваюць Дзяржынск з асвятленнем светам у часе і прасторы.

— Бясспрэчна, аб’ектаў для наведвання вельмі шмат — ад 20 да 50 у кожным раёне і горадзе Жодзіна. Гэты спіс, магчыма, будзе папаўняцца. І аб’ехаць усе, вядома, немагчыма, — адзначыла Святлана Баранок. — Але, мяркую, журналісты знойдуць тое самае важнае, значнае, чым адрозніваюцца рэгіёны паміж сабой, і змогуць гэта данесці да ўвагі людзей.

Гэты праект паслужыць не толькі асветніцкім мэтам, але і, на маю думку, дасць штуршок для развіцця турыстычнага патэнцыялу цэнтральнага рэгіёна.

Таццяна ЛАЗОЎСКАЯ.

## ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВЫХ И ПОВТОРНЫХ ТОРГОВ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

**Организатор торгов:** государственное предприятие «Витебский областной центр маркетинга», 210015, г.Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 24-63-14.

**Продавец:** ОАО «Витебский комбинат шелковых тканей», 210002, г. Витебск, ул. Максима Горького, тел.: 62, (029) 892-40-22, (029) 891-42-66

| Наименование объекта, начальная цена, задаток                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Лот №1. Вал обрезиненный б/у длиной до 1,5 м, 16 шт. Нач. цена: 240,00 бел. руб. без НДС. Задаток: 24,00 бел. руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Лот № 2. Вал обрезиненный б/у длиной от 1,5 м до 2,0 м, 12 шт. Нач. цена: 600,00 бел. руб. без НДС. Задаток: 60,00 бел. руб.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Лот № 3. Квадрат стальной б/у (28х28), 48 шт. Нач. цена: 144,00 бел. руб. без НДС. Задаток: 14,40 бел. руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Лот № 4. Круг стальной диаметр 45 мм, 20 штук. Нач. цена: 100,00 бел. руб. без НДС. Задаток: 10,00 бел. руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Лот № 5. Круг стальной диаметр 30–35 мм, 20 штук. Нач. цена: 60,00 бел. руб. без НДС. Задаток: 6,00 бел. руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Лот № 6. Литые чугунные болванки, 10 000 кг. Нач. цена 15 000,00 бел. руб. без НДС. Задаток: 1 500,00 бел. руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Лот № 7. Геосетка артикул SL50/25, размер ячеек 25х25 мм, пропитка ПВХ, ширина 250 см, вес 1 пог. м – 750 г, всего 2537,0 пог.м. Нач. цена: 14 118,50 бел. руб. без НДС. Задаток: 1 411,85 бел. руб.                                                                                                                                                                                                     |
| Лот № 8. Геосетка артикул SL50/30, размер ячеек 30х30 мм, пропитка ПВХ, ширина 265 см, вес 1 пог. м – 670 г, всего 22,0 пог. м. Нач. цена: 121,00 бел. руб. без НДС. Задаток: 12,10 бел. руб.                                                                                                                                                                                                            |
| Лот № 9. Геосетка артикул SL50/50, размер ячеек 50х50 мм, пропитка ПВХ, ширина 285 см, вес 1 пог. м – 425 г, всего 6877,5 пог. м. Нач. цена: 27 510,00 бел. руб. без НДС. Задаток: 2 751,00 бел. руб.                                                                                                                                                                                                    |
| Лот № 10. Геосетка артикул PY40/40, размер ячеек 40х40 мм, пропитка ПВХ, ширина 280 см, вес 1 пог. м – 505 г, всего 7035,0 пог. м. Нач. цена: 25 888,88 бел. руб. без НДС. Задаток: 2 588,89 бел. руб.                                                                                                                                                                                                   |
| Лот № 11. Геосетка артикул 12C5BШ, рис. 1, размер ячеек 20х20, пропитка ПВХ, ширина 256 см, вес 1 пог. м – 1732 г, всего 1130,0 пог. м. Нач. цена: 6 192,40 бел. руб. без НДС. Задаток: 619,24 бел. руб.                                                                                                                                                                                                 |
| Лот № 12. Геосетка артикул 12C10BШ, рис. 2, размер ячеек 20х15, пропитка ПВХ, ширина 285 см, вес 1 пог. м – 1190 г, всего 200,0 пог. м. Нач. цена: 812,00 бел. руб. без НДС. Задаток: 81,20 бел. руб.                                                                                                                                                                                                    |
| Лот № 13. Геосетка артикул 12C11BШ, рис. 3, размер ячеек 10х10, пропитка ПВХ, ширина 250 см, вес 1 пог. м – 1612 г, всего 264,0 пог. м. Нач. цена: 1 351,68 бел. руб. без НДС. Задаток: 135,17 бел. руб.                                                                                                                                                                                                 |
| Лот № 14. Геосетка артикул 12C12BШ, рис. 4, размер ячеек 40х40, пропитка ПВХ, ширина 284 см, вес 1 пог. м – 1189 г, всего 50,0 пог. м. Нач. цена: 184,00 бел. руб. без НДС. Задаток: 18,40 бел. руб.                                                                                                                                                                                                     |
| Лоты №№ 15–47. Станки ткацкие СТБ-2-180, инв. №№ 142611, 142613, 142614, 142615, 143683, 143690, 143704, 143705, 143717, 143719, 143720, 143721, 143729, 143815, 143849, 143863, 143865, 143873, 143874, 143892, 143895, 143898, 143900, 143923, 144800, 144801, 142622, 144848, 144849, 144850, 144851, 144852, 144853. Нач. цена за 1 лот: 700,00 бел. руб. без НДС. Задаток на 1 лот: 70,00 бел. руб. |

**Торги** состоятся 30.11.2018 в 12.00 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок внесения задатков и подачи заявлений на участие в торгах: с 30.10.2018 с 8.30 по 29.11.2018 до 17.30. Шаг аукциона устанавливается в сумме 5 % от начальной цены лота. Лоты №№ 4–14 – имущество не бывшее в употреблении. **Условия:** оплата НДС сверх цены продажи имущества

| Наименование объекта, начальная цена, задаток                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Лоты №№ 1–2. Воздухоохоронки (емкости б/у), объем 4 куб. м. Нач. цена за 1 лот: 270,00 бел. руб. без НДС. Задаток за 1 лот: 27,00 бел. руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Лоты №№ 3–6. Резервуары алюминиевые б/у 1,5 куб. м, инв. №№ 18574, 18572, 18579, 18573. Нач. цена за 1 лот: 765,00 бел. руб. без НДС. Задаток за 1 лот: 76,50 бел. руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Лоты №№ 7–8. Емкости алюминиевые б/у 1,0 куб. м, инв. №№ 143953, 143952. Нач. цена за 1 лот: 765,00 бел. руб. без НДС. Задаток за 1 лот: 76,50 бел. руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Лот № 9. Станок ножовочный, инв. № 143415. Нач. цена: 212,40 бел. руб. без НДС. Задаток: 21,24 бел. руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Лоты №№ 10–12. Воздухоохоронки (емкости б/у), объем 4 куб. м, инв. №№ 144869, 144868, 144867. Нач. цена – 270,00 бел. руб. без НДС за единицу. Задаток: 27,00 бел. руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Лот № 13. Станок вертикально-сверлильный, инв. № 143048. Нач. цена: 102,60 бел. руб. без НДС. Задаток: 10,26 бел. руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Лот № 14. Станок плоскошлифовальный, инв. № 144334. Нач. цена: 3 861,00 бел. руб. без НДС. Задаток: 386,10 бел. руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Лот № 15. Станок рейсмусовый СР-8, инв. № 143359. Нач. цена: 591,30 бел. руб. без НДС. Задаток: 59,13 бел. руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Лот № 16. Кремозбивальная машина, инв. № 64163. Нач. цена: 45,00 бел. руб. без НДС. Задаток: 4,50 бел. руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Лот № 17. Мармит 1-х блюд на 2 конфорки, 2 полки, инв. № 145041. Нач. цена: 27,00 бел. руб. без НДС. Задаток: 2,70 бел. руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Лот № 18. Овощерезальная машина, инв. № 64206. Нач. цена: 18,00 бел. руб. без НДС. Задаток: 1,80 бел. руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Лот № 19. Пекарский шкаф б/у, инв. № 145085. Нач. цена: 45,00 бел. руб. без НДС. Задаток: 4,50 бел. руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Лот № 20. Котел КПЭ СМ-60, инв. № 144862. Нач. цена: 153,00 бел. руб. без НДС. Задаток: 15,30 бел. руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Лот № 21. Машина посудомоечная, инв. № 144863. Нач. цена: 270,00 бел. руб. без НДС. Задаток: 27,00 бел. руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Лот № 22. Машина противочная МП-1000, инв. № 144886. Нач. цена: 135,00 бел. руб. без НДС. Задаток: 13,50 бел. руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Лот № 23. Устройство варочное (общепит), инв. № 144871. Нач. цена: 63,00 бел. руб. без НДС. Задаток: 6,30 бел. руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Лот № 24. Насос 80-65-160, инв. № 144419. Нач. цена: 63,00 бел. руб. без НДС. Задаток: 6,30 бел. руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Лот № 25. Насос 80-65-160, инв. № 144420. Нач. цена: 97,20 бел. руб. без НДС. Задаток: 9,72 бел. руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Лот № 26. Привод универсальный, инв. № 64190. Нач. цена: 23,40 бел. руб. без НДС. Задаток: 2,34 бел. руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Лот № 27. Машина сновальная марки СП-180, инв. № 143961. Нач. цена: 630,00 бел. руб. без НДС. Задаток: 63,00 бел. руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Лот № 28. Капитальное строение с инв. № 200/С-82204, расположенное по адресу: г. Витебск, ул. М. Горького, 66/1, площадью – 380,7 кв. м, наименование – здание компрессорной, назначение – здание специализированное энергетикой, инв. № 11018; мостовой кран – 5 т, инв. № 142263-1. Имущество расположено на земельном участке с кадастровым номером 24010000003004246, площадью – 0,3481 га, при продаже земельный участок будет предоставлен в долевую аренду. Нач. цена: 93 576,00 бел. руб. без НДС. Задаток: 9 357,60 бел. руб. |

**Повторные торги** состоятся 12.11.2018 в 12.00 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок внесения задатков и подачи заявлений на участие в торгах: с 30.10.2018 с 8.30 по 09.11.2018 до 17.30. Шаг аукциона устанавливается в сумме 5 % от начальной цены лота. **Условия:** оплата НДС сверх цены продажи имущества. Ранее опубликованные извещения: 24.10.2017, 16.11.2017, 09.12.2017, 30.01.2018, 15.02.2018, 02.03.2018, 03.04.2018, 13.06.2018, 08.09.2018

Задаток перечисляется: р/с № BY70BLBB30120300082525001001 (бел. руб.); BY43BLBB30120300082525001002 (USD); BY16BLBB30120300082525001003 (EUR); BY86BLBB30120300082525001004 (RUB) в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Витебской обл., В/С BLBBVY2X, УНН 300082525. Получатель платежа: ОАО «Витебский комбинат шелковых тканей». Задаток за участие в аукционе резидентами Республики Беларусь осуществляется в белорусских рублях, нерезидентами – в иностранной валюте с применением официального курса Национального банка Республики Беларусь на день платежа. В случае перечисления денежных средств в иностранной валюте комиссия по конвертации и переводу валюты осуществляется за счет покупателя. Заявления на участие в торгах со всеми необходимыми документами принимаются в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Торги проводятся в соответствии с Законом Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)». Победитель торгов (претендент на покупку) обязан: в течение 5 дней со дня проведения торгов: возместить затраты на организацию и проведение торгов, затраты по оценке имущества, изготовлению документации, необходимой для проведения торгов; в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов подписать договор купли-продажи; оплатить предмет торгов и НДС в порядке и в сроки, установленные договором купли-продажи. Имущество считается проданным лицу, которое предложило на торгах самую высокую цену. В случае если торги признаны несостоявшимися, предмет торгов продается единственному участнику, подавшему заявление на участие в торгах (либо явившемуся для участия в них) при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 %. Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов не позднее, чем за 5 дней до даты их проведения. Ознакомление с имуществом осуществляется в рабочие дни с 8.30 до 17.00. Объекты находятся по адресу: г. Витебск, ул. Максима Горького, 62. Имущество, выставленное на торги, бывшее в употреблении. Конт. тел.: (0212) 24-63-14, (029) 510-07-63, e-mail: vcm74@mail.ru, market.vit.by